

# Мужчынская дружба,

## або Што звязвае Андрэя Макаёнка з вёскай Любань

Удругой палове мінулага стагоддзя п'есы, камеды народнага пісменніка Беларусі Андрэя Макаёнка не сыходзілі з падмосткай вядучых тэатраў рэспублікі і некаторых тэатраў РСФСР і Украіны. А трагікамедыя "Трыбунал" сёлета, у год Вялікай Перамогі над фашизмам, зноў з поспехам ставілася айчыннымі і расійскімі тэатрамі.

Нагадаю, Андрэй Ягоравіч Макаёнак нарадзіўся 12 лістапада 1920 года ў вёсцы Борхай Рагачоўскага раёна. Вучыўся ў Шапчыцкай сямігодцы і ў Журавіцкай СШ. На яго долю выпала цяжкае дзеяніства. Згадваючы пра тыя гады, у "Аўтабіографіі" пісаў: "У 1932-1934 гадах быў пастухом у калгасе. Бацька працеваў старшыней і пасылаў пасвіці свіней з калгаснай фермы, бо ніхто не хацеў задарма гнаць іх у поле. За дзень, бывае, так набегаешся, што засынаў, не даходзячы да пасцелі. Асабліва калі прыгодаца, пасля якога сняданку выганяў на пашу свіней: галадуха вымушала маці на такія кулінарныя хітрыкі, як прыгатаванне страў з лебяды, лісця ліп, а потым - бацвіння. Выручаў агарод. Летам даводзілася лавіць рыбу, збіраць ягады, а восенню збіраць грыбы".

Любоў да тэатра прайвілася са школьнага гаду. Юнак быў добрым мастаком, удалым акцёрам у школьнай мастацкай самадзейнасці. Нават сам пісаў сцэнкі. І тая цяга да мастацтва і тэатра праз гады вылілася ў здольнасць пісаць драматычныя творы, прычым самай высокай пробы.

Але выбухнула вайна. Яна засталася Макаёнка на Каўказе. У канцы 1941-га дывізію, у якой служыў Андрэй, дэсантам кінулі ў Крым. Малады палітрук стралковай роты, ён разам з маракамі-дэсантнікамі правёў рэйд у тыл ворага пад Феадосію. Цяжка паранены, Макаёнак зусім выпадкова быў падабраны на полі бою, перанёс складаную аперацию, пры гэтым з пісталетам у руце

сілаю адстаіаў у хірургаў нагу, якую яны ўжо рыхтаваліся ампутаваць. Гэтых раны не дазволілі Макаёнку працягваць службу ў войску, ён быў камісанаваны.

Яшчэ не паправіўшыся як след, Андрэй Ягоравіч падаўся на Гомельшчыну, уладаваўся ў Журавіцкім райкаме партыі. А пасля вучобы ў Рэспубліканскай партыйнай школе Макаёнак стаў загадчыкам аддзела прозы часопіса "Вожык". Але няўрмлівая душа імкнулася пісаць п'есы, камедыі, драмы. Кожная з іх ставілася на сцэнах тэатраў, у асноўным - у Мінску, у тэатры імя Янкі Купалы.

Макаёнак набываў вядомасць і павагу ў грамадстве. Не ладзілася толькі сямейнае жыццё. Пакінуўшы мінскую кватэру жонцы, сынку і дачцэ, ён месціўся на загараднай дачы. Але лепшы прытулак ён знайшоў у вёсцы Любань, што на Лунінецкім, куды запрасіў яго сябар, старшыня тутэйшага калгаса "Новае Палессе" Уладзімір Апанасавіч Сцяпчанка.

Макаёнак і Сцяпчанка - аднагодкі, нарадзіліся ў суседніх вёсках, разам вучыліся ў адных школах, некалькі гадоў запар сядзелі за адной партай.

Сцяпчанку вайна засталася на Каўказе, потым быў Закаўказзе і Украінскі фронт. Два разы паранены, апошні раз у верасні 1943 года, ледзь вырваўся з палаючага танка. Абгарэлы, дўога лячыўся і быў камісанаваны як інвалід Вялікай Айчыннай вайны.

Адразу ж пасля вайны асноўныя этапы жыцця і працы Уладзіміра Апанасавіча былі звязаны з развіццём і становленнем беларускага Палесся. Працеваў у рапарыканкамах і выканкамах Ганцавіцкага, Лунінецкага і былога Ленінскага раёнаў. У 1959 годзе ўзначаліў адстаючы тады калгас.

У час працы на дзяржаўных пасадах Сцяпчанка пазнаёміўся з Пятром Міронавічам Машэравым, які ўзначальваў Брасцкі абкам партыі (пазней -

праца ў апераце ЦК КПБ). У будучым такая дружба ўзняла старшину калгаса на ступенькі славы. Ды насамрэч славу Уладзімір Апанасавіч набыў дзякуючы арганізатарскім здольнасцям, уменню мысліць на перспектыву і кіраваць кадрамі, мець цесны контакт з радавымі працоўнікамі, трymаючы дысцыпліну. Калгас хутка набіраў тэмпы росту. Вялізную падмогу далі меліяраваныя землі Грычынскіх болот. За кароткі час у гаспадарцы ўмацавалася эканоміка, вырасла матэрыяльная база, наладзіўся дабрабыт калгаснікаў. Уладзіміру Сцяпчанку было прысвоена ганаровае званне Героя Сацыялістычнай Працы.

Андрэй Макаёнак даволі часта прыязджалі ў Любань. Часцяком жыў тут тыднямі, бываў на прыродзе і ў полі, дзе працеваў калгаснікі, наведваў клуб - і сярод людзей быў сваім. Іншы раз прысутнічалі на гаспадарчых нарадах, а пасля выказваў свае погляды на праблемы. Штосыці важнае занатоўваў сабе.

На аснове ўсяго гэтага нарадзілася задума напісаць драматычны рэпартаж. І ён быў напісаны, толькі ў форме камедыі - "Таблетку пад язык". Камедыя выклікана да жыцця найперш надзейнымі праблемамі таго часу (70-х гадоў), але многіз іх не страцілі сваёй надзёйнасці і ціпера. У цэнтры ўвагі твора - праблема міграцыі моладзі з вёсак у горад. Пісменнік невыпадкова даследаваў гэту праблему на прыкладзе багатай гаспадаркі, дзе ў якосьці быў добрыя заробкі, быў хлеб і ўсё да хлеба. Але моладзь ехала ў горад, бо маладым трэба не толькі "чарка і скварка", а жыццё, вызвалене "ад гаспадарчага бруду", з унармаваным рабочым днём, дзе - гмахі, светло, тэатры...

Галоўны герой камедыі "Таблетку пад язык" - старшыня калгаса "Маяк" Каравай - прататып Уладзіміра Сцяпчанкі. Прататыпам іншых герояў таксама з'яўляліся рэальнія людзі, ды і дзе ў творы - у большасці рэальнія.



Вядома, што між Андрэем Макаёнкам і драматургам і калектывам тэатра імя Янкі Купалы панавала самая цесная сувязь. І першы паказ п'есы "Таблетку пад язык" адбыўся менавіта ў новым раскошным будынку Любанскага Дома культуры. Купалаўцы сюды прыязжалі з ахвотай. На падмостках сцэны ДК любанцы бачылі спектаклі па п'есах Макаёнка "Лявоніха на арбіце" і "Трыбунал".

Даўно ніяма ў жывых Андрэя Макаёнка, да ў памяці маіх землякоў ён жыве. Людзі старэйшага пакалення яшчэ помніць паказ тых спектакляў купалаўцаў. У цэнтры вясковага парка высяцца пасаджаныя пісменнікам у 1967 годзе дуб, ясень і два клёны. А на Доме культуры, калі параднага ўваходу ў будынак, як візітная картка месціцца мемарыяльная дошка. На дошцы - здымкі Уладзіміра Сцяпчанкі і Андрэя Макаёнка з тэкстам: "У перыяд з 1959 па 1974 годы Любань і наваколле неаднаразова наведваў славуты драматург, народны пісменнік Беларусі Андрэй Ягоравіч Макаёнак. Прататыпам галоўнага героя яго п'есы "Таблетку пад язык" стаў тагачасны старшыня калгаса "Новае Палессе" Герой Сацыялістычнай Працы Уладзімір Апанасавіч Сцяпчанка".

Святослав НЕФІДОВІЧ,  
краязнаўца,  
Лунінецкі раён.